



Спорт-тайм

ФРЫСТАЙЛ, ВЕЛАСПОРТ, БІЯТЛОН...

У штотыднёвым спартыўным аглядзе «Звязды» расказваем пра самыя важныя і значныя падзеі выхадных.

1. Велагоншчык Раман Цішкоў заняў другое месца на этапе Кубка свету на велатрэку ў Кембрыджы (Новая Зеландыя). Сярэбраную ўзнагароду беларус выйграў у адной з самых складаных дысцыплін — омніуме. Па выніках чатырох гонак Раман Цішкоў набраў 112 ачкоў. Усяго толькі на адзін бал апыраўдзіў беларуса швейцара Клаўдыя Имхоф — 113 балаў. Заключны этап Кубка свету па веласпорце на трэку пройдзе з 25 да 27 студзеня ў Ханконгу.

2. Антон Кушнір заняў восьмае месца на першым этапе Кубка свету ў амерыканскім Лэйк-Плэсідзе па фрыстайле (лыжная акрабатыка). Перамог расіянін Максім Бураў. Астатнія беларусы размясціліся ніжэй: Павел Дзік заняў 10-е месца, Максім Гусцік 11-ы ў выніковым пратокале, Дзмітрый Мазуркевіч заняў 12-ю пазіцыю.

У спаборніцтвах сярод жанчын увесь п'едэстал занялі прадстаўніцы Кітая, перамогу святкавала Ксю Ментаа. Беларуска Аляксандра Рамановска паказала 15-ы вынік.

Наступным буйным стартаў для беларускіх лыжных акрабатаў стане чэмпіянат свету, які пройдзе з 5 па 7 лютага ў амерыканскім Дзір-Вэлі.

3. Валейбалісткі «Мінчанкі» перамаглі ў гасцях «Сахалін» з лікам



3:1 у 13-м туры расійскай суперлігі. Адзначым, што раней у Мінску валейбалісткі «Сахалін» былі мацнейшыя 3:2.

У актыве «Мінчанкі» ў турнірнай табліцы чэмпіянату стала трынаццаць ачкоў. У 14-м туры 27 студзеня падапечныя Віктара Ганчарова прымуць на сваёй пляцоўцы казанскае «Дынама».

4. Ірына Крыўко заняла шостае месца ў мас-старце на пятым этапе Кубка свету ў Рупольдынгу. Выйграла гонку немка Францыска Пройс. У мужчынскую гонку з масавым стартам беларусы не трапілі.



Шосты этап Кубка свету па біятлоне пройдзе 24—27 студзеня ў італьянскім Антхольцы, дзе будуць разыграны ўзнагароды ў спрынце, гонках пераследу і з масавага старту.

5. Арына Сабаленка і бельгійка Элээ Мертэнс не здолелі выйсці ў чвэрцьфінал парнага разраду адкрытага чэмпіянату Аўстраліі па тэнісе. Беларуска-бельгійскі тандэм у 1/8 фіналу прайграў чэшкам (Барбара Крэйчыкава / Кацярына Сінякова) — 6:2, 2:6, 3:6.

Раней з барацьбы ў парным разрадзе вылучыліся Аляксандра Сасновіч.



6. Гулец хакейнага мінскага «Дынама» Крысціян Хенкель набраў чатыры ачкі (два галы і два выніковыя пасы) у Матчы зорак КХЛ у Казані. Абаронца «зуброў» для ўдзелу ў хакейным шоу быў абраны лігай.

Крысціян Хенкель выступіў за каманду дывізіёна Тарасава, якая заняла чацвёртае месца. Таксама абаронца паўдзельнічаў у двух конкурсах — эстафета майстэрства і хакейны біятлон.

Матч зорак КХЛ праводзіўся 11-ы раз. Нагадаем, у 2010 годзе хакейнае шоу прымала «Мінск-Арэна».

7. Баскетбалісты «Цмокі-Мінск» прайгралі аднаму з фаварытаў Адзінай лігі ВТБ падмаскоўным «Хімкам» — 50:70. Паражэнне стала першым для новага галоўнага трэнера мінчан Расціслава Вергуна.

У гэтым сезоне мінскія «цмокі» перамаглі ўсяго двойчы ў 13 праведзеных сустрэчах і займаюць апошняе, 14-е, месца ў турнірнай табліцы.

Тры наступныя матчы «банкаўскага» турніру чэмпіёны Беларусі правядуць у Мінску. 27 студзеня сустрэнуцца з лідарам — маскоўскім ЦСКА. 2 лютага згуляюць з казанскім «Унікам». А 10 лютага будуць змагацца ў паядынку з «Зенітам» з Санкт-Пецярбурга.

Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

СЁННЯ

Сонца

	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск —	9.12	17.31	8.19
Віцебск —	9.08	17.14	8.06
Магілёў —	9.02	17.21	8.19
Гомель —	8.52	17.24	8.32
Гродна —	9.26	17.47	8.21
Брэст —	9.20	17.54	8.34

Месяц

Поўня 21 студзеня. Месяц у сузор'і Льва.


Імяніны

Пр. Піліпа, Пятра, К. Анастасіі, Вікторыі, Віктара, Вінцэнта, Дамініка, Мацея.



Фота Алены ДАУЖАНОК.

ЗАЎТРА



Даты Падзеі Людзі

22 СТУДЗЕНЯ



974 год — згодна з Віцебскім летапісам, кіеўскай княгіняй Вольгай заснаваны Віцебск (летапісны Видбеск, Видебск, Витепеск, названы так ад р. Віцьба, на беразе якой ён паўстаў). Як паселішча крывічоў існаваў з IX стагоддзя. Розныя пісьмовыя крыніцы называюць дзве даты, якія могуць лічыцца датамі першага згадвання пра горад — 974 год фігуруе ў рукапісах Міхаіла Панцырнага, 1021 год — у старажытнарускіх летапісах.

1861 год — нарадзіўся (г. Магілёў) Уладзімір Піліпавіч Горын-Галкін, удзельнік рэвалюцыйнага руху ў Расіі, філосаф-марксіст. У 1882 годзе за ўдзел у студэнцкіх хваляваннях быў выключаны з Харкаўскага ветэрынарнага інстытута. Стварыў рэвалюцыйныя гурткі ў Сімферопалі, Адэсе. У 1887 г. быў арыштаваны і сасланы на 10 гадоў у Верхаянск. Удзельнік Сібірскага сацыял-дэмакратычнага саюза, працаваў у сацыял-дэмакратычных арганізацыях Растова-на-Доне, Баку, Тыфліса, Кутаісі. Супрацоўнічаў у газеце «Искра». Дэлегат II з'езда РСДРП (1903), бальшавік. Пасля з'езда застаўся за мяжой. Пасля Лютаўскай рэвалюцыі 1917 года вярнуўся ў Расію. Удзельнічаў у падрыхтоўцы і правядзенні Кастрычніцкага ўзброенага паўстання. Адзін з арганізатараў Народнага камісарыята замежных спраў РСФСР. З 1918 года быў на кіруючай ваенна-палітычнай рабоце ў Чырвонай Арміі і на навукова-педагагічнай рабоце ў Маскве. Памёр у 1925 годзе.


1906 год — нарадзіўся (г. Мінск) Андрэй Александровіч, беларускі паэт, празаік, членкарэспандэнт НАН Беларусі (1936 г.). Адзін з арганізатараў літаратурнага аб'яднання «Маладняк». У 1929—1931

гадах намеснік дырэктара Белдзяржкіно, у 1934—1937 гадах — намеснік старшыні праўлення Саюза пісьменнікаў БССР. У 1934 годзе ў часе ўрачыстай сустрэчы савецкага астранома і геофізіка Ота Шміта на вакзале ў Мінску прачытаў верш са словамі «Хай будзе слаўны горад Шміт!», у якім прапанаваў перайменаваць Магілёў. У 1938 годзе арыштаваны і асуджаны. Рэабілітаваны ў 1955 годзе. Аўтар паэтычных зборнікаў «Па беларускім бруку», «Прозалаць», «Фабрыка смерці» і інш. Многія творы прысвечаны подзвігу народа ў Вялікай Айчыннай вайне, барацьбе за мір. Пераклаў на беларускую мову паэму А. Пушкіна «Руслан і Людміла», асобныя творы Д. Беднага, М. Ісакоўскага, А. Суркова і інш. Памёр у 1963 годзе.



1724 год — Пётр I выдаў указ аб абавязковасці ведання службовымі асобамі дзяржаўных устаноў законаў і пастаноў і аб забароне апраўдвацца няведаннем законаў пад штрафам за іх невыкананне.

1904 год — нарадзіўся Аркадзь Пятровіч Гайдар, савецкі пісьменнік. У гады грамадзянскай вайны ў 15 гадоў камандаваў ротай, у 17 — палком. У Вялікую Айчынную вайну быў карэспандэнтам газеты «Комсомольская правда». Пісаў для дзяцей. Аўтар кінасцэнарыяў «Цімурава клятва», «Камендант снежнай крэпасці». Загінуў на фронце ў 1941 годзе.



1905 год — царскія войскі расстралялі ў Пецярбургу дэманстрацыю рабочых. Гэты расстрэл увайшоў у гісторыю пад назвай «крывавай нядзелі». Гэта стала пачаткам першай рэвалюцыі ў Расіі.

УСМІХНЕМСЯ


Людзі! Калі вы калі-небудзь убачыце, як падае з паліцы кактус, — НЕ ЛАВІЦЕ ЯГО! Хай сабе падае... гад зялёны.

любоўніцай, разводжуся з жонкай.

Вясковая мудрасць. Калі ваша дачка не прыйшла начаваць, раніцай на вышках акуратней шурыўце віламі.

— Па якіх прычынах мужчына ходзіць на стрыптыз?
 — Першая — мужчына не жанаты, другая — мужчына жанаты.

- Чым зараз займаешся?
- Апытываюцца сваіх выдаткаў.
- Звальняеш лішніх супрацоўнікаў?
- Не, разыходжуся з па-



ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЖАНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: В. АНУФРЬЕВА (намеснік галоўнага рэдактара), Н. ДРЬНДРОЖЫК, Н. КАРПЕНКА (першы намеснік галоўнага рэдактара), А. ЛЯУКОВІЧ (першы намеснік дырэктара), М. ЛІТВИНАЎ (намеснік галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСкі (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавешкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

ТЭЛЕФОНЫ ў МІНСКУ: прыёмнай — 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: лісьмаў — 287 18 64, маркетынгу — 337 44 04, бухгалтэрыі: 287 18 81.

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў, іх меркаванні не з'яўдаюцца меркаванням рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй лісты. Перадруку матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

<http://www.zviazda.by/>;

e-mail: info@zviazda.by,
(для зваротаў): zvarot@zviazda.by

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004. 220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 5 разоў на тыдзень.

Тыраж 20.008. Індэкс 63850. Зак. № 143.

Нумар падпісаны ў 19.30

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79, РЭКЛАМЫ e-mail: reklama@zviazda.by

21 студзеня 2019 года.